

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ НА РАЁННЫМ ПАРТЫЙНЫМ СХОДЗЕ

БЕШАНКОВІЧЫ. (Ад нашага спец. карэспанданта). 10 лютага пачаўся раённы партыйны сход, на якім прысутнічае 230 членаў і кандыдатаў партыі. Комуністы сабраліся, каб яшчэ раз па-дэмаляму абмеркаваць гістарычны тэзіс дакладу таварышаў Молатава і Жданова на XVIII з'ездзе ВКП(б), у якіх паказаны пераможны соцыялізм у нашай краіне, заваяваны пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна.

Комуністы з вялікай увагай заслухалі даклад тав. Ражкова аб тэзісах дакладу таварыша Молатава.

— Бешанковіцкі раён, як і ўся наша краіна, таварыш дакладчык, за годзі сталінскіх пяцігодкаў стаў непазнавальным: арганізаваны тры МТС, 15 калгасоў маюць уласныя аўтамашыны, пабудаваны Дом культуры, новая гасцініца, створана шырокая сетка школ, больш і хат-чыталень. Тавараабарот мясцовай кааперацыі ў параўнанні з 1933 годам павялічыўся на 11 мільянаў рублёў. Гэтымі дасягненнямі працоўныя абавязаны вялікай партыі Леніна—Сталіна.

Пасля даклада пачаліся ажуўленыя выступленні.

— Тэзісам даклада таварыша Молатава, — гаворыць камуніст т. Кажамыкін, — маюць сувязна-гістарычнае значэнне. У іх запісаны заваявы соцыялізма і намечаны шляхі ў барацьбе за поўнае таржывае камунізма.

Гаворачы аб намігтах у тэзісах да-

клада таварыша Молатава на трэцюю пяцігодку, тав. Кажамыкін паказвае, наколькі невычарпальны прыродныя багатыя Савецкай Беларусі. У Бешанковіцкім раёне ёсць многа торфу, вапны, гліны і іншых багатаў, якія неабходна скарыстаць для развіцця вытворчасці будаўнічых матэрыялаў і прадметаў шырокага спажывання. Ён уносіць прапанову, каб у гэтыя пяцігодкі расшырыць сетку школ і арганізаваць больш курсоў па падрыхтоўцы калгасных кадраў.

Выступаючы тав. Цыбо прапонуе ўключыць у тэзіс пункт аб развіцці салюніцтва, якое мае вялікае значэнне для большага паліяння матэрыяльнага добрабыту працоўных. Тав. Цыбо адбрае прадугледжаныя ў тэзісах мерапрыемствы па развіцці прадукцыйнай жывёлагадоўлі і стварэнню кармавой базы.

Горада адбраючы тэзіс даклада тав. Молатава, у прыватнасці, пункт, які ўдзялае на рост прадукцыі сельскай гаспадаркі, тав. Шайтар звяртае ўвагу на неабходнасць шырокага развіцця ільняводства ў БССР для забеспячэння сярэдняй ільняпрадзільных фабрык. Спыняючыся на ўказаным у тэзісах пункце аб будаўніцтве новых невялікіх электрастаній, тав. Аверка лічыць аўсім магчымым адзіна з такіх станаў прабудавань у Бешанковічах, якія-б працавала выключна на мясцовым паліве.

Д. ЛАРЫСАУ.

Прапановы камуністаў

(Станібаудаўнічы завод імені Кірава)

ГОМЕЛЬ. (Мар. «Звязь»). У вызначаны час усе камуністы станібаудаўнічага заводу імені Кірава сабраліся ў заводскі клуб для абмеркавання тэзісаў дакладу тав. Молатава і Жданова на працяглам XVIII з'ездзе партыі. Да схода была правезена падрыхтоўка рэдакцыя на сталінінскім палівае.

Выступаючы ў супраць камуністы на прыклад свайго заводу адзначалі ведзіварыны дасягненні соцыялістычнага будаўніцтва ў нашай краіне.

— Да рэвалюцыі, — гаворыць інжынер тав. Шапіра, — на нашым заводзе, дзе прапалава 16 чалавек, вырабляліся ікары і рамонтваліныя валарыныя абсталяванні. За годзі савецкай улады завод рэканструіраваў і апапчон

навейшай тэхнікай. Цяпер ён выпускае складаныя станкі.

Тав. Шапіра ўнёс прапанову будаваць у БССР, па прыкладу Масквы і Ленінграда, завод станкаў, які будзе спецыяльна для будаўнічых заводаў Беларускай чыгуны і сталёвым лішчэм, а таксама будаваць на станібаудаўнічым заводах эканамічныя цэхі.

— Для далейшага павышэння якасці прадукцыі станібаудаўніцтва, — гаворыць тав. Іўковіч, — неабходна стварыць навуковы цэнтр па ўдасканаленню тэхналогіі, які-б выкарыстоўваў і машыны станаўнаўскай вопыт работ.

Пры абмеркаванні тэзісаў даклада таварыша Жданова выступіла 11 камуністаў. Камуністы тт. Рабінін, Врусававіч, Навіцкая ўнеслі прапанову аб стварэнні ў цэху, дзе налічваецца 10 членаў партыі, цэхавых партыйных бюро. Рад камуністаў унёс прапанову аб неабходнасці скасавання груп спадчываючых.

Н. ГІРШЫН.

ШЫРЫЦА ПАЛІТЫЧНА АКТЫЎНАСЦЬ

З вялікай палітычнай актыўнасцю праходзіць сходы ў партыйных партыйных арганізацыях Мяскага сельскага раёна па абмеркаванні тэзісаў дакладу таварышаў Молатава і Жданова на XVIII з'ездзе ВКП(б).

Выступаючы на сходах камуністы выказваюць сваю радасць і гордасць за большавіцкую партыю, за вялікага Сталіна, які вядзе нашу краіну да вялікай камунізма. — Выкананне трэцяга пяцігодкавага плана лічыць больш павысіць магутнасць і абароназдольнасць Савецкага Саюза, — заяўляюць выступаючыя таварышы.

Пры абмеркаванні тэзісаў дакладу таварышаў Молатава і Жданова выступіла 90 процантаў прысутнічаючых на сходах тэрытарыяльных партарганізацыяў Астрэйскага-Гарадзискага сельскага таварыства на прыкладах свайго сельсавета паказвалі ведзіварны рост

соцыялістычнай сельскай гаспадаркі. Яны ўносілі свае прапановы. Камуніст тав. Заяц гаварыць аб неабходнасці павысіць плошчы павысіць ільну, каб на базе гэтага шыры разгарнуць прадзіна-тэхнічную прамысловасць. Старшыня сельсавета тав. Галадушка адзначае, што трэба павысіць агульную магутнасць электрастаній шляхам будаўніцтва гідрэлектрастаній у буйнейшых соўгасах і калгасах. Ён прапонуе ў прыклад, што калгас «Новы шлях» (гэтага-ж сельсавета), які будаваў гідрэлектрастанцыю, забяспечыць калгасныя будыні і хаты калгаснікаў электрычнасцю.

З вялікай увагай прайшлі партыйныя сходы ў партыйных партарганізацыях: соўгаса «Комсомолец», Гурпінскага, Прыгарнага, Рагаскага і іншых сельсаветаў.

С. ГРЫШЧАНКА.

СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ІМЕНИ XVIII З'ЕЗДА ВКП(б)



На заводзе Гомельскім імені Л. М. Кагановіча адбыўся партыйны сход па якім камуністы абмеркавалі тэзісы дакладу таварышаў Молатава і Жданова. Ён быў пераможным. На здымку агульны выгляд агульнага сходу. Фото Шапіра. (Фотарэдакцыя ВКП(б)).

ОГНЁўСКІЯ СУТКІ ў ЧЭСЦЬ XVIII З'ЕЗДА ВКП(б)

8 лютага ў чэсць XVIII з'езда большавіцкай партыі на Беларускай дарозе былі праведзены ОГНЁўСКІЯ СУТКІ. Многія камандзіры, працоўныя ў гэтых сутках маньністамі, брыгадзірамі, дыспетчарамі, на асабістым прыкладзе паказалі, як трэба змагацца за выкананне абавязальстваў, узятых у перадз'ездзкіх саборніцтвах.

Начальнік паравознай службы тав. Беларэў і яго намеснік тав. Красоў прарадзілі паравозным дыспетчарам, начальнік службы руху тав. Лобачэў і яго намеснік тав. Ослаў прапалі дзяжурнымі па Упраўленню і т. д.

У ОГНЁўСКІЯ СУТКІ дарога выканала дзяржаўны план пагрузкі на 154 проц., выгрузкі на 166,8 проц. Паскоры абарот вагона. Вялікі поспех у гэтых сутках дабіліся паравознікі. 3 пад'ёмнага рамонту выпущана п'яць паравозаў, два з іх адрамантаваны ў адну змену. 3 прамывачнага рамонту за адну змену і менш выпушчана п'яць паравозаў. Паравознае дло Калінінвіцкі перавыканала сярэднесутачны прагэб паравозаў на 32 кіламетры. Паравозы рамантаваліся за 7 гадзін пры норме 14 гадзін. Выдатны ўз-

раў у рабоце дабіліся ў гэтыя суткі асобныя паравозныя і комплексныя брыгады, калектывы грузчыкаў, адзіныя змены.

Начальнік дло Магілёў тав. Несіярэнка, працоўны майстар, забяспечыў выпуск паравоза ў рамонту за 7 гадзін пры норме 14. Начальнік дло Жлобін-Паўночны тав. Грабінёўскі правёў ад Калінінвіц да Жлобін павоз з нагонам і гадзіну 20 мінут. Следуючы яго прыкладу, машыніст Тарасэў правёў павоз вагой 2010 тн з нагонам 20 мінут.

Высокую прадукцыйнасць працы паказалі брыгады грузчыкаў станицы Гомель тт. Шкір'яна і Кананенка, комплексная брыгада дло Крычаў тав. Раманава і дзесяткі другіх камандзіраў і радавых работнікаў дарогі.

Каб замацаваць рэзультаты ОГНЁўСКІХ СУТКАХ, многія чыгуначнікі ўзялі на себе канкрэтныя абавязальствы. Машыніст дло Крычаў тав. Казубовіч абавязваўся дасяць прагэб свайго паравоза да 15,000 кіламетраў, грузчыкі станицы Гомель абавязваўся дасяць не менш 200 проц. прадукцыйнасці працы і т. д. **Р. СЫРІН.**

ПОСПЕХІ СТАХАНАЎЦАЎ ФАБРЫКІ ІМЕНИ КАГАНОВІЧА

У перадз'ездзкія дні многія станаўныя мескай аўтобускай фабрыкі імені Кагановіча паказваюць узоры высокай прадукцыйнасці працы.

Станаўнаўца ітмываючыха пеха тав. Вяловіч, узаагароджаная грамадзян Вярхоўнага Савета БССР, павяліла сваю выпрамку ў 270 да 316 процантаў. Малыя рабочыя тав. Малышоўкі, які яналяна працуе на фабрыцы, быстра асаюў прагэб спынення палытвы і стаў двухсотнікам. Зараз ён выконвае сваю норму на 306 процантаў.

Добры поспеху дабіўся комсомолец-станаўнаўца тав. Петручэў. Ён сістэматычна выконвае сваю норму на 143 процанты і больш. За першыя ча-

тыры дні лютага тав. Петручэў эканоміў 35 кілаграмаў ніжэйша скрутэвара. Звыш чатырох норм за змену дзе станаўнаўца тав. Ляховіч, акая прадуе на прагэб намыкі палытвы.

Ва ўсіх цехах адзначаецца гарачае жаданне станаўнаўцаў, станаўнаўцаў, інжынерна-тэхнічных работнікаў дастойна сустрэць XVIII з'езд ВКП(б). Аляна кіраўнікі фабрыкі (дырэктар тав. Платонаў) дрына арганізуюць работу ў цехах, асабліва ў швейным, дзе маюць меца частая прастоі.

У студзень фабрыка недадала краіне звыш 15,000 пар абуцку. Не лепш працавала фабрыка і ў першы дзеядзе лютага. **М. ПАНРОўСКІ.**

ДА ўСЕЙ СЕЛЬСКОЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫ БССР

Дарагія таварышы! 10 сакавіка 1939 года па рашэнню Пленума ЦК ВКП(б) склікаецца XVIII з'езд нашай слаўнай Усеаюнаўнай Комуністычнай партыі большавікоў.

Гэты з'езд будзе найвялікшай падзеяй у жыцці ўсяго савецкага народа. За прапашуна пасля гістарычнага XVIII з'езда ВКП(б) пяцігодзе савецкі народ пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна дабіўся нябачаных у гісторыі чалавечтва перамож соцыялізма. Савецкі народ пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, разграміў Банду траіцкіска-бухарынскіх і нацыяналі-фашысцкіх імпіаў і забойцаў.

Савецкая Беларусь, як і ўсе бранкі рэспублікі Савецкага Саюза, пад геніяльным кіраўніцтвам найвялікшага правадзіра камунізма таварыша Сталіна дасягнула велізарных поспехаў у соцыялістычнай індустрыялізацыі краіны, ва ўмацаванні калгаснага ладу, уздыму матэрыяльнага і культурнага ўзроўню працоўных, у росце нацыянальнай па форме і соцыялістычнай па зместу культуры.

Соцыялізм стаў сапраўднасцю, ён уявіў у быт працоўных Савецкага Саюза.

«На аснове пабеднаснага выканання другога пяцігодкавага плана і дасягнутых поспехаў соцыялізма, СССР уступіў у трэці пяцігодкі ў новую паласу развіцця, у паласу завяршэння будаўніцтва бяскасавага соцыялістычнага грамадства і наступнага пераходу ад соцыялізма да камунізма, калі рамакае значэнне набыла справа камуністычнага выхавання працоўных, перададзена перажыткаў капіталізма ў асабісты людзей — будаўнікоў камунізма» (З тэзісаў даклада тав. В. Молатава на XVIII з'ездзе ВКП(б)).

Інтэлігенцыя Заслаўскага раёна, як і ўсе рабочыя, калгаснікі і інтэлігенцыя ўсяго Савецкага Саюза, з патэнціем сустрэла павадаленне ЦК ВКП(б) аб скліканні XVIII з'езда на шай партыі.

У адказ на зварот мяскага заводу «Большавік» з большавіцкім энтузіязмам уключаецца ў соцыялістычнае саборніцтва імені XVIII з'езда ВКП(б). Палітсэктары, настаўнікі, урачы, аграномы, служачыя Заслаўскага раёна бярэць на себе наступныя абавязальствы па культуры-асветнай рабоце на сале:

1. Стварыць у кожнай хале-чыталні, клубе і бібліятэцы ўсе ўмовы калгаснікам і сельскай інтэлігенцыі для вывучэння гісторыі ВКП(б) (абсталяванне пакой для чытання, забеспячэнне марксіска-ленінскай літаратурай і кансультамі). У перыяд падрыхтоўкі да XVIII з'езда ВКП(б) арганізаваць чытку і абмеркаванне тэзісаў дакладу, а затым вывучэнне і раслуцванне дакладу і пастаноў XVIII з'езда ВКП(б) у чытальных і калгасных клубах для рабочых соўгасаў, МТС і калгаснікаў. Абсталяваць выстаўкі літаратуры і наглядных пасобіў па матэрыялах з'езда.
2. Аказаць дапамогу калгасам, соўгасам і МТС у падрыхтоўцы да веснавой паваснянай кампаніі. Дапамагчы калгасам у арганізацыі саборніцтва за высокай ураджаі соцыялістычных палёў. Штодзённа дапамагчы калгаснікам у барацьбе за большавіцкае выкананне Сталінскага статута сельгасармееі. Стварыць у кожнай хале-чыталні агратэхнічныя гурткі пад кіраўніцтвам аграномаў і праводзіць у калгасах лекцыі і даклады аб сельскай гаспадарцы. Дапамагчы ў арга-

нізацыі сістэматычнага выпуску на-сценгазет у калгасах і соўгасах.

3. У 1939 годзе завяршыць ліквідацыю неписьменнасці ў раёне, для чаго шырока скарыстаць вопыт работы культармейсцаў з тым, каб да дня адкрыцця XVIII з'езда ВКП(б) у раёне не было ні аднаго неписьменнага не ахопенага вучобай.

4. Выконваючы задату ператварэння кожнага прадпрыемства, калгаса і соўгаса ў соцыялістычную крапачку абароны, мы абавязваемся шырока разгарнуць у раёне масавыя абаронныя мерапрыемствы таварыстваў Асобных і Чырвонага Крыжа. Да дня адкрыцця XVIII з'езда ВКП(б) дабіцца таго, каб у раёне не было ні аднаго калгаса, соўгаса, МТС і прадпрыемства без гурткоў па асялодэнню ваенных ведам і падрыхтоўцы па раёну звыш календарнага плана 420 значыстаў розных ваенных спецыялістаў.

5. Дапамагчы развіццю фізкультурных гурткоў у калгасах і соўгасах, асабліва гурткоў абаронных відаў спорту. Да XVIII з'езда ВКП(б) стварыць у калгасах і соўгасах раёна не менш 30 гурткоў гранатамётчыкаў, 45 стралковых гурткоў і 5 гурткоў варапашаўскіх коннікаў.

6. Усе кіноперасоўні і кіноўстаноўкі ў раёне прывесці ў поўную справяднасць і арганізаваць масавы праглед калгаснікамі лепшых савецкіх кінофільмаў.

Уся інтэлігенцыя раёна абавязваецца, побач з большавіцкім выкананнем работ у школе, большніц, МТС і ўстановах, усюмерна дапамагчы калгасным клубам і чытальням у правядзенні культурна-масавай работы сярэд калгаснікаў (кіраўніцтва гурткаў мастацкай самадзейнасці, пастаноўка дакладаў на навуковыя, тэхнічныя і палітычныя тэмы, стварэнне гурткоў і школ па павышэнню тэхнічнага і агульнаадукацыйнага ўзроўню калгаснікаў, работа з газетай, кнігай і т. д.) з тым, каб быстра ператварыць усе лямы сакультуры, чытальні і клубы ў сапраўдныя ачагі соцыялістычнай культуры на сале.

Прымаючы гэтыя абавязальствы, палітсэктары, настаўнікі, урачы, аграномы і служачыя Заслаўскага раёна зваротацца да палітсэктары ботнік і ўсёй інтэлігенцыі Савецкай Беларусі з заклікам уключыцца ў саборніцтва імені XVIII з'езда ВКП(б) за ўзроўню работу культарветна-стачай культуры ў нашай краіне.

Нахай жыве ВКП(б) — арганізатар соцыялістычных перамож!

Нахай жыве наш любімы правадзір, друг і настаўнік вялікі Сталін!

Па даручэнню схода інтэлігенцыі Заслаўскага раёна зварот падпісалі:

старшы аграном Заслаўскай МТС **Н. Ю. ЦІМІНСКІ**, загадчык ДСК Родаўскага сельсавета **М. П. ЛЯХОВІЧ**, старшыня калгаса імені 15-годдзя АДПУ **С. Е. СЧАСТНАЯ**, урач калгаса «Усеаюнаўнага» тэатра **І. І. КУНЦЭВІЧ**, агулчын Агулчынскі бібліятэкі **Н. Я. СТЭЦКО**, старшыня РК Чырвонага Крыжа **А. В. ШУЛІКОўСКАЯ**, старшыня Сімагаралеўскага сельсавета **Е. Т. БІБІН**, настаўніца Заслаўскай сярэдняй школы **Р. М. ЖАК**, бухгалтар **В. С. САВІЦКАЯ**, настаўнік Агулчынскай НОШ **В. А. КУЛІН**, урач рабальніцы **ФРЫДЛАНСКАЯ** і інш.

ВЯЛІКІ ПРЫРОДАЗНАВЕЦ

(Да 130-годдзя з дня нараджэння ЧАРЛЬЗА ДАРВІНА)

12 лютага 1809 года ў маленькім гарадку Шрусбэры (Англія) у сям'і ўрача нарадзіўся адзін з самых вялікіх прыродазнаўцаў усяго часу і народаў Чарльз Дарвін.

Да Дарвіна ў навуцы аб жыццёвай прыродзе амаль безраздэльна панавала антынавуковае палюскае ўяўленне, што ўсе сучасныя віды раслін і жывёл, а таксама і чалавек, з'яўляюцца наземнымі, акаспянуымі, богам створанымі.

Дарвін абвергнуў гэтыя тармаўшчыя навуку погляды. Ён «адкрыў закон развіцця арганічнага свету» (Энгельс), даказаў адзіноства паходжанні ўсіх жывых арганізмаў і «спяваў закон погляду на віды жывёл і раслін, як на ніч не звязаныя, вышляковыя, «богам створаныя» і незымамыя» (Ленін).

На велізарнейшым фактычным матэрыяле, сабраным Дарвінам у час кругасветнага падарожжа на караблі «Бігль» (1831—1836) і лапоўнымым дасягненнямі з усяго галіны біялагічнай навуцы, Дарвін неабвержна ўсталяваў, што вышэйшыя віды жывёл і раслін паходзяць ад ніжэйшых, што ўвесь сучасны арганічны свет, расліны і жывёл, а значыць таксама і чалавек, ёсць прадукты прагэсу развіцця, які прадаўжаецца мільёны год (Энгельс).



Дарвін паказаў, што для ступенчанага эвалюцыі не патрабуецца ўмяшання вышнатуральных сіл. Асновай эвалюцыі, ё рухаючай сілай з'яўляецца натуральны адбор, які чэрпае, дзякуючы «барацьбе за існаванне», матэрыял з асноўных уласцівасцей арганізма — біямэханічнай разнамазкасці, зменчальнасці і спадчывнасці.

Дарвін даў глыбокае аналіз з'явы зменчальнасці. Ён паказаў, што ў прыродзе не існуе двух тэосных прадстаўнікоў аднаго і таго-ж віду, што адзін з іх — зменшаны — працягваецца ў адноснах усякіх імагінальных асабінасцей і ўласцівасцей жывёл і раслін. Дарвін матэрыялістычна растлумачыў

чыў мэтазгоднасць будовы жывёл і раслін. Ён даказаў, што ўся та адносна мэтазгоднасць, якую мы назіраем у будове арганізмаў (напрыклад, выкікаючая зліўленне будова пачкаў Дарвіна, на працягу амаль бязкожнага часу былі зольны змяненні ва ўсіх рысах свайго будовы, пры чым кожнае змяненне, так ці інакш карыснае арганізму ў складаных умовах яго існавання, старэйна захоўвалася, між тым як малейшае шкоднае ўхіленне біалітэна знішчалася.

Працяглае навапленне карысных змяненняў павіна было прынесці да ўтварэння дасканала арганізаваных, прыстасаваных жывёл і раслін і гібель непрыстасаваных.

Вучэнне Дарвіна з'явілася плодам больш чым дваццацігадовай напружанай работы.

У фарміраванні дарвінаўскай ідэй выключна плодотворную ролю адыгрывала сельскагаспадарчая практыка, дасягнуўшая ў буржуазнай Англіі часоў Дарвіна значнага развіцця ў адрозненне ад раду вучоных, якія трапілі дзесяцігоддзі на тэмы, адарваны ад рэчаіснасці, і пагардліва адносіліся да практыкі. Дарвін старанна вывучаў дасягненні селекцыянераў у штучным адборы жывёл і раслін. Імяна паспелі, дасягнуўшы чалавечым у штучным адборы і ўдасканаленні народ жывёл і сарту раслін, прывялі яго да мыслі аб натуральным адборы ў прыродзе.

Дарвін асяа ўяўляў сабе тэму надзвычайна вялікай пачкацы, перад якімі стаяла яго вучэнне аб эвалюцыі, кідаюша выклік пануючаму ідэалістычнаму палюскаму светапогляду.

Так, у 1849 годзе ў адным з сваіх пісьем Дарвін іранічна заўважыў, што яму «спрадастаць больш піноў, чым пенсаў».

Імкнучыся прадугледзець усе пярэчаныя праціўнікі эвалюцыі і зрабіць свой удар па старых поглядах неадбытым, Дарвін на працягу дзесяцігоддзяў бесперапынна і напружана працаваў, накопачы факты ў лютым 1858 годзе, пасля больш чым дваццацігадовых даследаванняў, ён пісаў: «Я, падобна Крэзу, падаўлен сваім багаццем фактаў, і хаду дасяці кнігу да магчымага ўдасканалення. У

дзюру не паяўляўся раней чым праз два годзі».

Толькі дзякуючы энергічным пастаянным прыцяглаў Дарвін паскорыў публікацыю свайго работы. Ён прадставіў навуковаму Лінеўскаму таварыству вытрымкі з сваіх даследаванняў разам з артыкулам зоолага Уолеса, у якім таксама ставілася пытанне аб эвалюцыі. У 1859 годзе гэтыя даклады былі прычтаны на пасяджанні. Іны выклікалі такую значную цікавасць, што калі 24 лістапада 1859 года паявіўся, нарэчце, гістарычны твор Дарвіна «Аб паходжанні відаў шляхам натуральнага адбору аб захавання спрыяючых парод у барацьбе за жыццё», то ўсё выданне (1.250 экзэмпляраў) было раскуплена за адзін дзень.

Кніга разбіла вучоных на два варыянты лагера. Група прыхільнікаў дарвінаўскага вучэння была першы час вельмі пазначная: Гекслі, Гувер, Уотсон (Англія), Аза-Грэй (Амерыка), вялікі рускі вучоны Тіміразэў.

Значна-ж большасць сучасных Дарвіну вучоных, у тым ліку і многія які былі прыяцелі, сустрэлі новае вучэнне вельмі варожа. У барацьбе супроць «сартычнага» вучэння аб'ядналіся ўсе прадстаўнікі рэакцыі.

Асаблівы гней мракабесы ад навуцы і царквы выкікалі выпянаўшын з вучэння Дарвіна выдалі аб паходжанні чалавеча ад малпападобных протакіў.

Пасыпаліся артыкулы, меўшы мэтаў у што-б то ні стала абяслабляючае новае вучэнне. Алкізацыяна на адзін з такіх выключна пахлэннічкіх артыкулаў, Дарвін пісаў, што аўтар артыкула «спрымаў інакш на смену пытанне аб бесмерці, напюкаў на мяне свяшчэннікаў і прадстаўляе мяне іх мізэраўдлаў, такі прыём крытыкі граба называць падлым. Ён ні за што не стане мяне сам паліць, але прынасе толькі праў да кастра і ўкажа чорным бестыям, як мяне зліць».

Оксфардскі з'езд Брытанскага асабінаў навуку ў ліпені 1880 года прапашу пад знакам вострай барацьбы ад вучэння Дарвіна. Вядомы анатом і аэолаг Оуэн падрыхтаваў да выступлення супроць Дарвіна паркуноўнага аэолагута і любіма буржуазных

дам — оксфардскага епіскапа Вільбэрфорса. Епіскап выступіў з «выкрываўчай» прамоваю супроць вучэння Дарвіна. Аднак прыхільнікі Дарвіна — вядомы вучоны Гекслі публічна вытрымкі епіскапа ў абуральным навуковым невуцтве і бізлітасна высьмейваў абсалютную неграўтоўнасць яго паводу супроць Дарвіна. На элекцыянальнае пытанне Вільбэрфорса, ці паходзіць Гекслі ад малпы з боку дзядзінці са бабуні, Гекслі адказаў, што калі-б гэтае пытанне было прадметам пацуды, то ён палічыў-бы паходзіць ад высокайшай зубы беднай жывёл з яз нізкім розумам і згорбленай паходкай, чым ад чалавеча, які, умовнава ўяўляўся ў незнаёмую яму галіну, ужывае свае дараванні, каб служыць прадрасудкам і зацямняць іспіну

Рускія антыдарвіністы не адставалі ад захоўнаўраўскай і амерыканскіх. Апрача групы актыўных антыдарвіністаў з асяродка вучоных і літаратараў, са злобнай, неўдчай крытыкай дарвінаўскага выступіў царкуноўкі.

Неспыняючыся барацьба супроць дарвінаўскага вучэння і вялаецца ў навуковых кругах. Формы гэтай барацьбы вельмі рознастайныя. Ад крыўлівай партыі антыдарвіністаў, якая ўначальвалася ў свой час Батсонам, суіроты якіх з асяродка вучоных і літаратараў К. А. Тіміразэў, да сучасных адкрытых фашысцкіх біялагаў тыпу Ленна—такі гэты зарубежны спісак.

Побач з акрытыкай барацьбой супроць дарвінаўскага вучэння і прабуе на-жупніцку фальсіфікаваць вучэнне Дарвіна ў ітаросках капіталізма. Знішчальную барацьбу ўсё супроць ўсёх, уяўляючы Дарвінам у жыццёвым свеце, фашысцкія мракабесы абавязваюць— выніком развіцця і нармальнага станам чалавечыа грамадства. Класавую барацьбу ў капіталістычным грамадстве фашысцкія ілжэвучоных прабуць замяніць барацьбой

ПАТРЭБНА СУР'ЄЗНАЯ ДАПАМОГА

ЛЕНЕЛЬ. (Спец. кар. «Звiзды»). За дрынуку падрыхтоўку да асенне-зімовага ремонту, правал ремонту трактараў у IV квартале 1938 года быў зняты з работы і аддан суду дырэктар Ленельскі машына-трактарнай майстэрні Міхайка.

Здавалася б, што пасля гэтага Наркамзём БССР, Віцебскі абласны зямельны аддзел і, асабліва, Ленельскі райком партыі і райвыканком, акажуць МТС сур'язную дапамогу, каб яна своєчасна змагла закончыць ремонт матораў і трактараў. Аднак гэтага не адбылося. Новому дырэктару тав. Урбану амаль нічо не акажу дапамогі. МТМ, якая абслугоўвае 8 МТС, паранешаму працуе дрэнна. За сезон 1938-39 г. яна павінна адрамантаваць 111 матораў трактараў «ХТЗ», 137 шатуна-крывавальных груп і 5 трактараў «ХТЗ». На працягу трох месяцаў 1938 года былі адрамантаваны толькі 23 маторы.

З прыходам новага кіраўніцтва работа МТМ крых, але далёка недастаткова, палепшылася. У студзені ўжо было адрамантавана 40 матораў і 88 шатуна-крывавальных груп. На 1 лютага план ремонту матораў выканан на 54 проц., шатуна-крывавальных груп — на 72 проц., а рамантаваць трактары «ХТЗ» ўсім не пачыналі.

У рабоце МТМ наглядаецца безліч сур'язных недахопаў. Майстэрню абслугоўваюць два старыя наставыя рукавікі, якіх часта даводзіцца рамантаваць. Недастача энэргіі і святла перашкаджае нармальнай рабоце.

Майстэрня мае адзін тачыльны станок. Каб адтачыць інструмент, рабо-



ЗАХОДНЯЯ ГРАЅЦА, БССР. НА ЗДЫМКУ: прайздуму камсамольскай арганізацыі падрыхтоўка тав. Шылова абматоровае дыягназ аб падрыхтоўцы да XXI гадавіны РСЧА і прыяцця вяснян прсыягі. Справа — салатар прайздума — імя, пацэрта К. А. Чапэня. Фота Л. Маляева. (Фотарэвія ВЕЛТА).

НАПЯРЭДАДНІ ХХІ ГАДАВІНЫ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ І ВАЕННА-МАРСКАГО ФЛОТА

ПАДАРУНКІ МАЛАДЫХ БАЙЦОЎ

Многа дэб маладых байцоў рыхтаваў да гэтай стралбы. Яны траніраваліся ў прыяццёнай гарматы к бою, займаліся наводкай, дасканала правяралі матэрыяльную частку.

Асабліва энэргічна рыхтаваўся гарматы разлік, дзе камандзірам падраздзялення тав. Лашанка. Малады баец камасмолец тав. Апроў вылікаў на спаборніцтва тав. Астэпенка. У спаборніцтва ўключыліся выдатныя наводчыкі тт. Шаваў і Букайкі. Усе яны абавязаліся выканал пастаўленую задачу толькі на выдатна.

— Выдатная аянка, — сказаў тав. Астэпенка, — будзе лепшым нашым падарункам маляры-радыме ў гэты ХХІ гадавіны Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

... Раіна. У сіняватой марознай дымцы на падліне з'явіўся стаяк.

Разлік гарматы заняў свае месцы.

Пётр ФАМЕНКА.

ДОМІК-МУЗЕЙ Т. Г. ШЭЎЧЭНКА

Ад прасторага шумнага Крэшчачкіна — цэнтральнай вуліцы Кіева — на ўсе бакі разягаюцца другарядныя, але не менш прыгожыя вуліцы, завулкі, бульвары, раскідаюцца малыяўнічыя плошчы і сады. У адным з завулкаў, недалёка ад цэнтра, паміж вялікіх каменных будынкаў прытуліўся драўляны аднапавярховы домік з мезанінам. Домік афарбаван у карычневы колер і ўсім сваім выглядам больш нагадвае вёску, чым вялікі і людны горад. Маленкае шыльда, прыбітая на дзвярах, адзначае гістарычную каштоўнасць гэтага дома:

«Будынок-музей Т. Г. Шевченка»

У сувязі з падрыхтоўкай да 125-годдзя з дня нараджэння вялікага украінскага паэта-рэвалюцыянера гэты домік-музей стаў месцам штодзінных імгальнік экскурсій. Усе, што звязана з імем паэта, з яго жыццём на Украіне карыстаецца выключнай панамай і любоўю, і кожны прыехаўшы ў Кіев лічыць сваім абавязкам азімацца да дома, дзе жыў некаторы час паэт.

Разам з групай экскурсантаў мы абыходзім пакой дома. У яркіх і цікавых музейных дакументах адлюстроўваюцца пакаты жыццёвы шлях Т. Г. Шэўчэнка і яго вялікая творчая дзейнасць.

Дзіцячыя годкі Т. Г. Шэўчэнка правёў у сале Кірылаўцы, якое належала прыгонніку Ангельгарду. Ёхнія ўмовы жыцця прыгонных сялян паказаны карцінамі мастака Носка, Іжакіч і дакументамі панскага сваяволья. У сваявольцы маленкага Тараса засталіся на ўсё жыццё малючкі здымкаў над сям'янам. Надзвычай адароны і дамытны хлопчык, не глядзячы на жудзюную абстаноўку, імкнуўся да святла і ведаў. Вялікая здольнасць і пята да малявання правіліся ў яго з самага маленства.

Пан Ангельгард звярнуў увагу на Шэўчэнка і забраў яго да сябе «кавачком». Атак становіцца будучага паэта не палепшылася. Успаміны паэта, малючкі і іншыя матэрыялы ў музеі яскрава сведчаць аб гэтым. За любы дробныя ўчынак, за спробы малюваць і нават сьпяваць пан Ангельгард асабіста, або праз сваіх слуг білі і палічылі караю хлопчыка. З Ангельгардам Шэўчэнка пераехаў у Вільня, а адтуль, у 1831 годзе, у Пецярбург.

Пецярбургскі перыяд жыцця паэта прадстаўляе шматлікі эспанатамі. Пра талент Т. Г. Шэўчэнка дацудзіся перадавыя прадстаўнікі тагачаснай культуры — Жукоўскі, Венявінаў, Брулоў. У музеі мы бачым перапіску з паводу выкупу паэта з прыгоннай няволі. Толькі на 24 годзе свайго жыцця Т. Г. Шэўчэнка быў на вольнай вольце. У 1838 годзе ён пачаў вучыцца ў Акадэміі мастацтваў пад кіраўніцтвам вядомага мастака І. Брулова.

Вагата рэпралудыі эпоху і закончаных карцін наказае музей, у тым ліку і копію вядомай карціны «Найярны». Таматыка роднай Украіны прыяццёна паэта і ў мастацкай, і ў літаратурнай творчасці. Адначасова паэт многа чапаў, наведваў навуковыя лекцыі, настойліва займаўся самаадукацыяй. Праз два годкі вышла першае выданне яго зборніка вершаў «Кабзар» і яшчэ праз год — паэма «Гайдамакі». Паэт увайшоў у літаратурныя кругі, аблізіўся з лепшымі людзьмі рускай культуры.

У 1842-47 гг. Т. Г. Шэўчэнка часта наведвае Украіну. Шырокім махам ён вядомы ўжо як паэт-рэвалюцыянер. Прыяццёна на радзіму, Шэўчэнка многа малюе з натуры, бярыцца за выданне альбому «Кіеўскай Украіны», сустракаецца з вядомымі украінскай культуры, глыбей знаёміцца з жыццём народа і многа піша. Украінскія памешчыкі, вядучы вялікі талент паэта і яго небяспеку, імкнуцца прыняць яго да сябе. Але ён адказае ім вострымі мастацкімі карыкатурамі і гнеўнымі радкамі сваіх твораў. У малюнках, карыкатурах, рукапісах, успамінах сучаснікаў паэта, прадстаўленых у музеі, адлюстравана кіпуха творчай і рэвалюцыяна дзейнасць паэта.

5 красавіка 1847 года Т. Г. Шэўчэнка быў арыштаван царскімі жандармі пад Кіевам. Вялікі цікавы дакументам з'яўляецца пратакол яго допыту. У сваіх адказах паэт не ўтойвае сваёй лютай нянавісці да прыгняцільнікаў. Вось адзін з характэрных урывкаў з пратакола:

«Пітанне 18. Якімі выдаткамі даведзены вы былі да такой нагласці, што пісалі сям'яна дэярэяны першы супроць гасудара-імператара і да такой няўдзячнасці, што звыш вылікаці свяшчэннай асобы манарха забылі ў ім і аўгустейшай сямі яго асабіста вашыя благодзярыцелья, так хораша паступіўшых пры выкупе вас з прыгоннага стану?»

«Адказ: Будучы яшчэ ў Пецярбургу, я чуў усюды дэярэяны і прыяцціны на гасудара і Урад. Вярнуўшыся ў Мадаросію, я пачаў шчыль больш і горш між малымі і старымі людзьмі, я ўбачыў жабратаў і страпаных прыяцці сямі памешчыкамі, пасасарамі і эканамамі, і ўсё гэта рабілася і робіцца імем гасудара і Урада».

Без сьмута Т. Г. Шэўчэнка быў высланы ў Орскую крэпасць радывым салдатам з забаронаю пісаць і малюваць. Але і 10 год вытарнай салдацкай службы далёка ад радзімы і сярбру не толькі не зламалі яго, але яшчэ больш загартавалі яго гнёту і волю да барацьбы. Мы бачым здымак з яго малюнкаў гэтага часу, рукапіс і пісем, напісаных пэтайкам ад пачатку аграізмам любоў да радзімы, да працоўнага народа і той-жа дух няўтомнага барацьбы.

Па звярненні з сям'яна паэт бліжэй сходзіцца з тагачаснымі рэвалюцыяна-дэмакратычнымі дзеячамі — Чэрнышэўскім, Дабрапольскім, паэтам Курчкіным, спачуваче Гершэну і сваімі новымі творамі перааказвае з іх ідэямі.

Вялікі многа пісаў і напісана гэта перыяд жыцця і дзейнасці Т. Г. Шэўчэнка. У фактычных дзельцах, асабістых запісках паэта, карцінах мастакоў паказваюцца яго апоніі прыезд на Украіну, чарговы арышт і апошнія годкі жыцця. Заганы царскім урадам, але з нязломленай воляй да канца дэб сваіх, Т. Г. Шэўчэнка памёр у Пецярбургу ў поўным адзіноцтве ў 1861 годзе.

Дакументы сведчаць, якую небяспеку бачыў царскі Урад у асобе паэта, як баяліся аднаго яго імя прыгняцільнікі. У часе перакозі пела паэта на радзіму памочнікі аамапалі губернатараў просьбамі аб ахове іх маляўніц, бо народныя маніфэстацы ў гэты перыяд выліваліся ў грозны пратэст супроць царызма і ўсіх прыгняцільнікаў. Сярод эспанатаў музея мы бачым гэту ўстрыжанаю перапіску памешчыкаў і паліцыі.

Абышоўшы пакой ніжняга паверху дома, мы падзімаемся па вузкай іёмнай лесвіцы наверх. Маленкае прыхожая вядзе ў такі-ж маленкі пакой з адзіным аянкам. У гэтым пакоіку жыў вялікі паэт на працягу лета 1846 года. Тут напісаны ім паэмы «Лілея» і «Русалка», зроблена многа малюнкаў з вачолі Кіева.

Па сведчаньнях сучаснікаў паэта, ён павідаў гэты домік звычайна на ўвесь дзень, блукаў за горадам, малюваў, сустракаўся з народам. Пакой, як і ўвесь домік-музей, рэстаўраваны ў ім адноўлена тая абстаноўка, у якой жыў і стварыў паэт, захаваў яго анігі, стаяк, чарнільны прыбор, кіці, палітра.

З'якой неперарадзальнай любоўю і пашаную аглядае ўсё гэта наведальнікі! Перад ім больш яра і красанца паўстае жывы вобраз гонімага паэта-рэвалюцыянера, мары якога здзейсніла Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя.

Тар. ХАДНЕВІЧ.

НЕЦЯРПІМЫЯ АДНОСІНЫ ДА СОВЕЦКАГА СУДА

Па цэнтральнай вуліцы Нова-Беліцы, у драўляным, на выгляд даволі прыгожым будынку знаходзіцца першы ўчастак народнага суда горада Гомеля. Аб гэтым сведчыць прыбітая на варагах шыльда. Аднак пры ўваходзе ў гэты будынак наведальніку чапае поўнае расчараванне. Для таго, каб трапіць у памешчанне нарсуда, трэба праіці брудны двор, узвацца на некалькі паломаных усходаў. Мінуўшы брудны, пёмны і халодны пакой (які служыць месцам чакаання сведка), мы трапляем ў залу пасяджэнняў.

Судзіць тав. Левіч, скончыўшы судовае следства, замест таго, каб аб'ясніць, што суд удалецца ў дарачы пакой, просіць усіх прысутных асабіста памішкацца, а сам астаецца на месцы.

Побач, у другім пакоі, ідзе пасяджэнне нарсуда пятага участка. Сведкі гоўпяцца ў пёмным, цёмным карыдоры. Праз шыльны дзверы выразаюцца словы судзі і палеуныя Гэта, нэсумненна, не можа не адбіцца на кодзе працае.

У вядучайна драных умовах працуюць сельскія судовыя ўчасткі, якія размешчаны на Палескай вуліцы. Вядуць, сельскі райком партыі і райвыканком у сваіх адносінах да запатрабаванні судовых органаў не адстаюць ад гарадскіх арганізацый.

Вялікі непрыглядную карціну прадстаўляе сабой унутранасць памешчання. Атыюка спяч і стая абыякава. У пакоі коладна. Судзіць тав. Шадурыкі, і народныя асядачкі, каб не змрэнучы, вядуць пасяджэнне ў накінутых на плечы паліто. Сакратар суда штомінутна дыханнем роту саргравача акачаеўшыя ругі.

Старшыня Новабеліцкага райсовета тав. Кравец з ачыкалі год сваёй работы ні разу не наведваў участка народнага суда, не пацікаўіўся, у якіх умовах ён працуе.

Не ў лепшых умовах працуюць астыі 9 гарадскіх і 2 сельскія ўчасткі народнага суда. Па Совецкай вуліцы, у доме № 19 горада Гомеля ў трох маленкіх пакоях гоўпяцца канцыляры нарсуда 4, 5 і 8 участкаў. Памешчаны настолькі пемныя, што няма нават дзе паставіць крэсла.

У маленкіх пакоіку ідзе пасяджэнне суда чаргаватага ўчастка. Побач, за другім дзверам, работнікі суда вядуць работу і прымаюць наведальнікаў.

Пры кожным участку народнага суда ёсьць судовы выканаўца. Але з гэтымі работнікамі нічо не лічыцца, не глядзячы на сур'язнасць і алкаванасць іх работы. У вузкім, брудным карыдоры другога і трэцяга участкаў нарсуда за ломаным сталом сяляць судовыя выканаўцы гэтых участкаў. Ад карыдора іх адзільні шафар. Гэта надале, так сказаць, выгляд асабіста нага пакоі. Працаваць у такіх умовах і прымаць наведальнікаў проста немагчыма.

Гомельскі гарадскі совет добра ведае, у якіх умовах працуюць народныя суды горада, ведае аб гэтым і абласное ўпраўленне юстыцыі. Але і горавет, і ўпраўленне юстыцыі чамусьці лічыць за лішняе займацца такімі «дробязямі», як стварэнне належных умоў для работы народных судов.

БАЯВЫЯ ПАДРУГІ РЫХТУЮЦА ДА СВЯТА

Актыўна рыхтуюцца да ХХІ гадавіны РСЧА і Ваенна-Марскога Флота жонкі камандзіраў і палітработнікаў Н-скай часці, дзе жаноцым арганізатарам з'яўляюцца тав. Супяржакіна, Т. Абрамава, Мамонава, Кабанова і іншыя ўпрыгожваюць да свята чырвонаармейскія інтэрныты. Ва ўтульных памешчаннях расставлены жывыя кветкі, на вокнах — беласнежныя фіранкі. Баявыя падругі авалююцца гранатамітаннем, траніруюцца ў стралбе з дробнакалібернай вінтоўкі.

У часці, дзе жонкаганіаатарам тав. Карпава, для жонкаганіаў створаны палітургок, у якім рэгулярна праводзіцца заняткі. 12 жаноцым выр-

чаюць стралковую справу. Танцавальныя калектывы і хор (якімі кіруе тав. Карпава) рыхтуюць новую праграму да святачнага канцэрта.

20 лютага ў мескім Доме Чырвонай Арміі адбудзецца сустрэча жонкаганіаў са стыханяўмі падпрямейшымі Менска. У гэты-ж дзень будзе арганізаван 5-кілометровы пераход жанчын у працягазах. 21 лютага ў Доме Чырвонай Арміі адбудзецца выстаўка мастацкага рукадзелья. На выстаўцы будзе прадстаўлена цікавая работа — тэкст ваеннай прсыягі, вышыты на паўку, зроблены жонкаганіаў тав. Кавалеўскай.

ПІСЬМО КАЛГАСНІКАМ АД КАМАНДАВАННЯ ВОІНСКАЙ ЧАСЦІ

ТАЛАЧЫН. Калгаснікі сельгасарэлі «Совецкага Беларуса», Новосельскага сельсавета, атрымалі ад камандавання Н-скай часці, дзе служыць былы калгаснік гэтай сельгасарэлі т. Пяношка П. С., пісьмо наступнага зместу:

«Камандаванне шле вам баявое чырвонаармейскае прывітання і дзякуе за лепшага насланага вагата калгаса, чырвонаармейца тав. Пяношку, які з'яўляецца лепшым выдатнікам нашага падраздзялення».

Пісьмо абмяркоўвалася на агульным сходзе. Выступаючыя калгаснікі гаварылі аб бязмяжнай радасці ў сувязі з выдатнымі поспехамі тав. Пяношкі ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы. Сход паставіў пашлаць малалому савецкаму патрыёту калгасны падарунак.

З свайго боку калгаснікі абавязаліся сустраць XVIII з'езд ВКП(б) узорнай падрыхтоўкай да ягоны.

СРОДКІ НА НАБЫЦЦЕ НОВЫХ СТАНКОЎ

ГОМЕЛЬ. (Кар. «Звiзды»). Гомельскі станкабудуцкі завод імя Кірова перайшоў у веданне Наркамата дзяржага машынабудуцільнага СССР. Заводу на 1939 год асцягнана 1.450 тысяч рублёў на набыццё і ўстаноўку ў цых новых удасананеных металаапрацоў-

чых станкоў. Печалі прыбываць новыя таварыны, вітажэяныя, шліфавальныя, аубарэжныя і іншыя станкі. Вядуцца сродкі на скапанне будаўніцтва чатырохпавярховага 30-кватэрнага дома для работнікаў заводу і пераабсталяванне заводскай сталовай.

І не плакала старуха —
Мать его родная,
Добрим словом наставляла,
Сына провожала.

— Испольный, сынок, прилежно
Службу боевую,
Не позовь меня, старуху,
Мать свою родную!»

Ж і сучасныя арміі капіталістычных дзяржаў, царская армія была арміяй упрывяржання ўлады памешчыкаў і фабрыкантаў. Салдат гналі на вайну ў імя прыбыткаў кучкі багачаў, салдат паслалі ў іміхавіравыя рэвалюцыяныя паўстанні работчы і сялян, салдат прымушалі ахоўваць эсплуататарскі лад. Народ баяўся і ненавістаў царскую армію. Але ён ведаў, што жыццё салдата несаможнае. «Не довернешся — бьют, и пороворнешся — бьют», — гаворыць старая народная пагаворка.

У нашай краіне жыццё расквітнела і стала радасным для ўсіх працоўных, для ўсіх будаўнікоў сацыялізма — ці працуюць яны на заводзе, у калгасе, ва ўтанове ці ясуць пачатную ваенную вахту, ахову мірнай працы савецкіх грамадзян. Вось якую песню сьпявае цяпер маладая калгасніца, чакуючая мужа з Чырвонай Арміі:

«Приезжай! Я жду
Каждый день и час,
Много есть вестей,
Новостей у нас...
У твоей жены
Хороши дела:
Тридцать центнеров
На гектар дала.

И о ней в Москве
Даже Сталин знал, —

ЧЫРВОНАЯ АРМІЯ У ПЕСНЯХ І СКАЗАННЯХ НАРОДА

Поўны рэспіт, журбы і бязьмолвага смугты былі ў стары час песні разгутаў, навабранцаў. За душу капалі прычатыяны маірыя жонка, нявест, чых бліжніх і родных гналі на парскую службу.

«В рекрутчину — что в могилу...
«Стужа, да нуды, да царскай службы
— нет их хуже». «Кто больше служит,
Тот больше и тужит». «Солдат идилом
бредет, солдат дымом греется». «Солдат
три дня в день — куда — куда —
чешь, туда и день». — вась стаяла
народныя пагаворкі аб палнявольным
жыцці ў царскай казарме, дзе салда-
та прыніжалі, азнавалі, глуміліся над
іго чалавечым дастойствам. Як не
пракляўшы службу ў царскай арміі!

Да самага кастрычніка 1917 года
жыня была старыняна песня разгутаў;
бадай, ні адзін салдацкі эпапея не
павідаў родных месц без гэтай песні.

«Последний ношевый денечек...»
Як непадобны народныя песні і ска-
заны аб Чырвонай Арміі на песні і
сказаны народа аб царскай арміі. Яны
такія-ж роўныя і непараўнальныя, як
непараўнальна Рабоча-Сялянская Чыр-
воная Армія, любімая народам, з цар-
скай арміяй, пенавітай народу. Не
сліззям, а радаснымі песнямі і на-
путэвымі праважыюць родныя і пры-
ячылі малых чырвонаармейцаў і
чырвоначлоцаў. Прывалі ў Чырвонаю
Армію сталі ўсёнардным святкам. Гэта
новал з'ява савецкага быту пелла і
шчыра адлюстравана ва украінскай на-
роднай песні:

«За охотину с друзьями
Выходил мой бравайт,
Пели песни на прощанье
Про любовь и славу.

Он с с'езд меня
Прямо в Кремль позовал.

Рабочы клас і сялянства адразу
пасля захвату ўлады зламалі старую
армію «казарменнай муштры», ката-
вання над салдатамі, як яе называў
Ленін. Савецкая ўлада пачала ствар-
няць новую армію — Чырвоную Армію
работчы і сялян, якая з першых дзён
свайго ўзнікнення сустрапае гарачую
любоў, павагу і падтрыманне працоў-
ных.

У студзені 1918 года Ленін з ра-
дасцю адзначаў, што «у народных
масах узнімаюцца пяр другі голас:
яны гавораць сабе: цяпер не трэба
бавіцца чалавечка з ружом, таму што
ён абараняе працоўных і будзе ба-
літасным у падаўленні папаваання экс-
плуататараў» (Ленін, том XXII, стар.
21).

Пасля кастрычніка 1917 года народ
не толькі перастаў бавіцца чалавечка з
ружжом, але сам патрабаваў зброі,
каб абараніць вялікі заваяваны про-
летарскай рэвалюцыяй:

«Дайте повенку винтовку,
Вороного мне коня,
Мы подем битъ буржуев
И буржуейского чора!

За советское правленье
Буйну голову слоужу:
Я милее этой власти
Никакой не нахожусь».

Гэтыя частушкі параліліся ў самым
пачатку грамадзянскай вайны, калі на
абарону радзімы, а пачэстнавую
вызваленчую вайну добраахвотна ру-
шылі сотні тысяч, мільёны работчы і
сялян.

У паравым дыме нарадзілася но-
вая песня аб новай арміі. У баю і на

вадзі парадка, агуртоўваў часці, на-
хляў іх і вёў у бой, каб перамагчы.
«Под огнем шрапнели
английской,
Под сверкающим штыком
Мы до самого Архангельска,
Эх, были с песней белаяк».

Так сьпявалі ў часях паўночнага
фронта, але песенную гету можна рас-
паўсюдзіць і на другія фронты гра-
мадзянскай вайны.

Песня славіла палкаводцаў і герояў
Чырвонай Арміі, здымаўся над пра-
ціўнікамі, усяляла ў масы пацудзі
бадзёрнасці, вяселья, жшперадаснасці.
Ленін, Сталін, Фрунзе, Варашылаў,
Будзёнын, Чапаеў, Шторм славіўся ў
многіх песнях і сказанях.

Армянскі сказ аб рэвалюцыі і гра-
мадзянскай вайне апавідае аб тым, як
усё чорныя оілы старога свету —
цар, яго генералы, германскія, англій-
скія, французскія і іншыя імперыялі-
сты — абдзялілі і незлічонымі пол-
чышкамі паймі супроць рабоча-ся-
лянскай дзяржавы. За Ленінным пайшлі
работчы, хлэбаробі, беспрацоўныя,
бязземельныя — тысячы тысяч пры-
гночаных і абвалюеных, яны прайшлі
ўвесь свет — з усходу па захад, пра-
шлі горы, цяніны, лясы, палі, мары.

«Соплись, ударилсь прудь
о грудь, —
От крови выдулись рудь,
как весной Араэ,
Рубинис, билис, — Ленин-вождь
победил!».

Наваўсёды з савецкай зямлі былі
выгнаны прыгняцільнікі, і талы пра-
цоўны люд, збаўлены ад рабства, ву-
смы бязмяжнага песняра ўсклікуў:

«Мир и хвала Ленину-вождю!
И войску его,
И вождям его,
И народу его!».

Не было такога небяспечнага для
рэвалюцыі фронта грамадзянскай вай-
ны, куды-б партыя, Ленін не паслалі
вялікага палкаводца грамадзянскай
вайны Сталіна. Ён жалезнай рукою на-

Украінаю саветаў, і Чырвоная Армія,
верная вялікім традыцыям грамадзян-
скай вайны, нікому ніколі не даво-
ль пераступіць свяшчэннага рубяжы
агнялістычнай дзяржавы работчы
і сялян.

«Не спит над нашею страной
Суровый, зоркий часовой —
Строй Красной Армии стальной,
И Ворошилов есть у нас!
И верных Ленинских делам,
И верных Сталинских делам,
Готовых в бурям и ветрам,
Народов много есть у нас», —
сцьпяў Сулейман Стальскі.

У бах ля возера Хасан, дзе палкі
Чырвонай Арміі знішчаючым ударам
разграмілі і вышчурлілі в савецкай
зямлі напрых японскіх зачышчыкаў
вайны, нарадзілася песня:

«Замолит навеэ
Самурайская свора
Самураевы ножи,
Гремучие топи,
Когда ее гнали
С горы Завоевной
Отважные люди
Великой страны».

Увесь народ у мінуту небяспекі
ўстане на абарону радзімы, і вораг
будзе перавержан у прах. «Мы гатовы!» —
усклікае узбешкі пясняр:

«Когда прогмрит ворюшиловский
зыор, —
Мы будем сражаться, как тигры,
как барсы,
Как грозная стая могучих орлов.
На вражьей земле будут врагши
могучи,
Проверена к родине наша любовь,
По вражьей земле прошумит наша
сила,
Чтоб землю родную у нас
не грянула
не грянула
Шкальля презренная, чорная
кровь!».

Н. МОР.

„ПАСРЭДНІЦКАЯ“ ПАЛІТЫКА АНГЛІЙСКАГА ўРАДА

ЛОНДАН, 10 лютага. (ТАСС). Агрэманія весткі аб абставінах, пры якіх мянежнікі захавалі востраў Менорку, паказваюць, што англійскі ўрад перайшоў да апошняга этапу той «пасрэднай» палітыкі, якую ён з самага пачатку вайны вёў у адносінах да Іспаніі.

Газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост» і «Таймс» пішуць, што генерал Франко будзе ў бліжэйшы час ары-

цыйна прызначаны англійскім і французскім ўрадамі.

Англійскі ўрад, не глядзячы на афіцыйна абвешчаны, не ўтойвае таго, што, з аднаго боку, ён выдэ перагаворы з прадстаўніком Франко ў Англіі герцагам Альба аб перамяр'і ў Іспаніі, з другога боку, ён аказвае сумесна з французскім ўрадам моцны націск на іспанскі ўрад з тым, каб апошні спыніў супраціўленне генералу Франко.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ГЕНЕРАЛЬНАГА ШТАБА РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АРМІЎ ЦЭНТРАЛЬНАЙ ЗОНЫ

ПАРЫЖ, 11 лютага. (ТАСС). Мадрыдскае радыёстанцыя перадае афіцыйнае паведамленне генеральнага штаба рэспубліканскай арміі цэнтральнай зоны. У вестцы гаворыцца, што рэспубліканскія войскі на каталонскай фронце працягваюць 10 лютага ў поўным парадку свой адыход, захоўваючы ў цэласці свае кадры і ўзбраенне.

На другіх франтах становішча бачна перамяня.

ПАРЫЖ, 11 лютага. (ТАСС). Паведамленне агенства Гавас, французскай рэспубліканскай арміі цэнтральнай зоны ўчора ў 15 гадзін 25 мінут на міжнародны мост у Бург-Малам (пагранічны французска-іспанскі гарадок). Аргентард рэспубліканскіх войскаў, які займаў дарогу на Сео дэ Ургель, адыходзіў рэспубліканскай арміі цэнтральнай зоны ў Францыі.

ПРЫЕЗД НЕГРЫН І АЛЬВАРЭС ДЭЛЬ ВІО ЦЭНТРАЛЬНУЮ ЗОНУ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ІСПАНІЎ

ПАРЫЖ, 10 лютага. (ТАСС). Па паведамленні агенства Гавас, прам'ер міністр ураду рэспубліканскай Іспаніі Негры і міністр замежных спраў Альварэс дэ Вайо сёння прыляталі ў самалёце ў Аліканце. Па вестках

агенства Гавас, Негры і Альварэс дэ Вайо выехалі вчора ў Валенсію, дзе яны будуць мець гутарку з генералам Міхаэ па пытанню аб становішчы рэспубліканскай арміі цэнтральнай зоны рэспублікі.

Перагаворы Францыі з генералам Франко

ПАРЫЖ, 10 лютага. (ТАСС). Агенства Гавас паведамляе, што вышэйшы чыноўнік французскага дыяжэнаў таварыства чыгунак выехалі ў Бургос (рэспубліканскае ўрадавае мясцішча), дзе будуць весткі перагаворы аб аднаўленні чыгуначнага (грузавы) зносінаў паміж Францыяй і фашыскай Іспаніяй, перарваных з пачатку фашысцкага мянежы ў Іспаніі.

Забастоўка гарнякоў у Германіі

ПРАГА, 11 лютага. (ТАСС). Паведамляе Дэжэльдорфа, гарнякі адной з шахт, на якой працуе 1.700 рабочых, пачалі абвешчаны забастоўку ў сувязі са зніжэннем зарплат. Забастоўка працягвалася два дні. Дзякуючы настаяўшаму патрабаванню рабочых, нараджэнне аб зніжэнні зарплат бы абменена. Пасля скасчэння забастоўкі Гэстапа праведзены арышты сярод гарнякоў.

ГУТАРКА ПРАДСТАЎНІКОЎ ПАРЛАМЕНЦІХ ДЭЛЕГАЦЫЙ З ГЛАВОЙ ФРАНЦУЗСКАГА ўРАДА

ПАРЫЖ, 11 лютага. (ТАСС). Па паведамленні агенства Гавас, глава французскага ўрада Даладэ меў гутарку з дэлегацыяй трох парламенцкіх груп: сацыялістаў, групы «Дэмакратычнае саюз» (група Франкліна, ядучая, як вядома, прафашысцкую палітыку) і групы «Рэспубліканская федэрацыя».

Па вестках, атрыманых у культуры палаты дэпутатаў, сацыялісты вярнуліся да главы ўрада з патрабаваннем, каб Францыя не прызнавала «ўрада» Іспаніі мянежнікаў да тых пор, пакуль не будзе ажыццэўлена эвакуацыя італьянскіх войскаў з Іспаніі і з вострава Майорка. Сацыялісты прабавалі таксама арганізацыі саюза рэспубліканскіх арміяў на фронце Ліванта.

Фланген ад імені створанай ім ядуча «Франка-іспанскай групы» звяр-

У Манчжурый створана 12-я партызанская армія

ЧУНЦЫН, 11 лютага. (ТАСС). Вядомы кіраўнік манчжурскай партызанскай арміі Ду заявіў, што за апошніх тры месяцы манчжурскай партызанскай арміі было забіта каля 300 буйных і дробных навіяў на японскія часці. У сувязі з вызваленчай вайной партызанскі рух у Манчжурый ўсё больш і больш расшыраецца. За апошні час у правінцы Жэхе створана новая 12-я партызанская армія, уваходзячая ў аб'яднаную антыяпонскую армію Манчжурый. У той-жа час другая партызанская армія, узначальваемая Ян Чэ-Ю, часткова пранікла ў Карэю для барацьбы з японцамі.



Студэнцкі гурток жонкаў камандзіраў Н-скай часці ўмацнення выхавання да агульных стралковых спецыялізацый, прысвечаных ХХІ гадавіне РСЧА. НА ЗДЫМКУ: тав. Л. А. Кулішова на вываднай гітоўкі. Гуртком кіруе нам. падгрупы Н. І. Сесерыяна. Фото С. Грыба.

Высадкі японскага дэсанта на востраў Хайнань

ЛОНДАН, 10 лютага. (ТАСС). Паведамляе Дэжэльдорфа, японскія войскі 10 лютага высадзілі марскія і паўночныя часці на паўночным узбярэжжы вострава Хайнань (у Паўночна-Кітайскім моры). Кітайскія берагавыя часці аказалі японцам упорава супраціўленне. Выкарыстаўшы сваю велізарную колькасць перавагаў, японскі дэсант зламаў супраціўленне невялікіх абарончых атрадаў і працягнуў рух на востраў, да галоўнага горада Цюнджоу.

НОВЫЯ ТВОРЫ ПІСЬМЕННІКАЎ-ОРДЭНАНОСЦАЎ

Дзяржаўнае Выдавецтва Беларускай вышэйшай і дэдукацыі выдалі творы пісьменніка-ордэнаносца Эдуарда Савіцкага — раман «Будучыня» і паэму «Паста-ордэнаносца Пятруся Броўкі» — «Кацярына».

Раман «Будучыня» — першы твор в'ёсёй беларускай мастацкай літаратуры, які сродкамі мастацкага слова таленавітага пісьменніка паказвае барацьбу грузінаў народа пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі Грузіі з

мянежнікамі, за свабодную савецкую Грузію.

Паэма П. Броўкі «Кацярына» — адна з буйнейшых паэм, напісаных беларускімі паэтамі за апошні час. У ёй выведзены вобраз беларускай жанчыны, рост якой песня звязан з савецкай рэвалюцыяй. Кацярына — дачка беднага селяніна, да Кастрычніцкай рэвалюцыі — «лішні рот» у сям'і, а ў умовах савецкай Улады і вальсанага ладу вырастае ў знатную жанчыну сацыялістычнай вёскі.

Востраў Хайнань знаходзіцца каля паўночнага Узбярэжжя Кітая і адляляецца ад матерыка вузкім Хайнаньскім пралівам (20—25 кілометраў шырыня). Плошча вострава — 34 тысячы кв. кілометраў, колькасць насельніцтва — 2 з лішнім мільёна чалавек.

НА 290 МІЛЬЁНАЎ РУБЛЁЎ ХАРЧОВЫХ ПРАДУКТАЎ

Прадпрыемствы, уваходзячыя ў сістэму Нарамата харчовай прамысловасці БССР, выпускаюць у гэтым годзе прадукцыю больш чым на 290 мільёнаў рублёў. Рыбыня гаспадары дадуць 37 тысяч пэнтнераў жывой рыбы — на 5.700 пэнтнераў больш чым у мінулым годзе. Выпуск хлебобулочных вырабаў павялічыцца да 275 тысяч тон, галоўным чынам за кошт пашырэння асартымента штучных і дробна-штучных булочных вырабаў. Павялічыцца выроб — масла

жывёлінага больш чым на 500 тон, галоўнага сёру — на 280 тон, марожанага — на 80 тон. Значна пашырыцца выроб мадочных і малочна-кіслых прадуктаў, макаронаў, дрожджаў. Пашаварыня завоў дадуць 3.100 тысяч дэкалітраў піва — на 137 тысяч дэкалітраў больш у параўнанні з мінулым годам. Кандыцёрскія фабрыкі пашыраюць асартымент шкаладных, мяккашкарпавых цукерак, пірожных, тартоў і т. д.

Новы будынак Акадэміі навук БССР

Акадэмія навук БССР атрымлівае новы выдатны будынак. Па вуліцы Пушкіна побач з новым лабараторным корпусам Акадэміі ўмацненымі тэмпамі будзеца галоўны корпус. Будынак гатуе на 75 працэнтаў. Ідучы малярныя і электрамонтажныя работы.

З завяршэннем гэтага будаўніцтва Акадэмія навук БССР будзе мець цэлы гарлоўк з галоўнага і лабараторнага корпусамі са шматлікімі кабінетамі, лабараторыямі, заламі, уласнай друкарняй, жыллёвым домам для навуковых работнікаў.

Што прадстаўляе сабой галоўны

корпус Акадэміі навук БССР?

Гэта велізарны будынак, аб'ёмам у 64 тысячы кубічных метраў. У ім будзе 198 кабінетаў для навуковай работы. Яго канферэнц-зала на 850 месцаў упрыгожыцца скульптурай, барельефамі, штучнымі мрамарам. Малая канферэнц-зала разлічана на 80 месцаў. Абсталяваныя бібліятэка на 250 тыс. тамоў. Агульны кошт галоўнага корпуса — больш 7 мільёнаў рублёў.

У сакавіку ўстаўнае ў эксплуатацыю леве крыло, што складае 40 прац. плошчы ўсяго галоўнага корпуса. У сакавіку-ж пачнецца перавод установаў Акадэміі ў новы будынак.

Ці атрымалі вы аблігацыі па падпісцы на пазыку ўмацавання абароны саюза ССР?

ГРАМАДЗЯНЕ, якія падпісаліся на Пазыку ўмацавання абароны Саюза ССР і не атрымалі да гэтага часу аблігацый, могуць атрымаць іх у цэнтральных або раённых апчальных касах, куды аблігацыйныя бухгалтэрыі прадпрыемстваў і ўстановаў, а таксама сельскімі саветамі.

Для атрымання аблігацый рабочыя і служачыя павінны прадставіць (або пераслаць па пошце) у ашчадную касу на месцы падпіскі даведку ад бухгалтэрыі прадпрыемства ці ўстановаў аб суме ўплатаных уносаў па падпісцы, а вагаснікі і аднаасобнікі — маючыся ў іх рэлігійную квітанцыю па пазыку.

Да атрымання на рукі аблігацый падпісчыкі не ўдзельнічаюць у тыражах выйгрышаў па пазыку.

ПАДПІСЧЫНІ, ЯНЫ НЕ АТРЫМАЮЦЬ АБЛІГАЦЫЙ ПАЗЫКУ ўмацавання АБОРОНЫ САЮЗА ССР ДА 1 чэрвеня 1939 г., ТРАЦЯЦЬ ПАСЛЯ ГЭТАГА ТЭРМІНУ ПРАВА НА АТРЫМАННЕ АБЛІГАЦЫЙ.

Галоўнае Упраўленне Дзяржпрацэсцэна і Дзяржрэдыта.

БЕЛАРУСКІ ДЯРЖАВНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР
12 лютага
Аб'ёмнае тэа-спраўдзя.
Пачатак у 7.30 м. в. Каса аперта ў 2 г. для да 8 г. вч.

ДЯРЖАВНЫ ЯЗЫКОВЫ ТЭАТР БССР.
12 лютага
Аб'ёмнае 24 53.
ТОВЕ-МАЛОЧНЫ
Пачатак у 8 г. веч. Выходзіць кае тэатра-спраўдзя ў 11—1 з 5 г. вч.

21 і 22 лютага прам'ера
ВАР-КОХВА

Кіноагарт «ЧЭРВОНАЯ ЗОРКА»
ВЫВАРСКАЯ СТАРАНА

Кіноагарт «РОДИНА»
ВЫВАРСКАЯ СТАРАНА

Кіноагарт «Інтэрнацыяналь»
ЗВАРОТ МАКСІМА

Кіноагарт «Святла»
ЮНАСЦЬ МАКСІМА

Дзіцячы кіноагарт
ВЯСЭЛНЫ РЭВЯТЫ

Кіноагарт «НАВІНЫ ДНЯ»
1. Рэспубліка юнасці 2. Журнал Маскоўскага студыя кіноагарты № 9110. 3. Кабальера (каляровы фільм)

МАГІЛЕўСКАЯ ШКОЛА ФЭВ ХЛЕБАПЯЧЭННЯ аб'яўляе ПРЫЁМ ВУЧНЯЎ
на 1939 г.

Прымаяцца вучні нараджаны 1929 і 1931 г.р. Нагуляваючы праходзіць іспыты ў аб'ёме 7 класаў НСШ. Да прыняцця аб паступленні трэба прыкласці наступныя дакументы: пасведчанне аб сканчэнні 7 класаў НСШ, метрычную даведку, даведку аб апошнім месцы работы, ланцук аб стане здароўя, фотакартку і паліцоўх зярок на 40 кал. Пачынаць прыёмнае вестыя.

Вучні абавязваюцца вытрымаць ад 61 да 107 г. у месцы, інтэрнаце і паспешна прыналежаючы.

Тэрмін навування — 1 год.
Школа рыхтуе падмастаруў булочных вырабаў.
Завань в дакументах прымаяцца да 22 лютага г. г.
Адрас школы: г. Магілеў, Леван Дубравенка, д. № 138, ФЭВ хлебапачыня.

ДАВЕДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА СІХ АРГАНІЗАЦЫЙ, УСТАНОВ, ПРАДПРЫЕМСТВАЎ І АСОВ, што на падставе пастановы СНК БССР ад 13 студзеня 1939 г. № 34 96

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ БУДАЎНІЧАЯ КАНТОРА

„МЕНБУД“
ліквідуюца.

Усе прэтыяні будучы прымачы ліквідом Менбуд (Менск, Со-вецкая, 75) да 25 лютага 1939 г.

На падставе пастановы СНК БССР ад 13-1-1939 г. № 34 96

БЕЛКОМУНБУДТЭСТ
ліквідуюца.

Прэтыяні прымачы да 20 лютага 1939 г.

Пасля ўкаанага тэрміну ніякіх прэтыяні прымачы не будуць.

Адрас ліквідом: Менск, Пролетарска-Інзбэржыя № 12.

Выказваючы сваё глыбокае спачуванне рабочаму друкарні «Звязда» тав. Фабры Д. з прычыны ліквідавання яго гора — смерці брата.

ГРУПА ТАВАРЫШАЎ.

Цэнтральны кніжны магазін КОГІЗ'а ў Менску (Савецкая, 57)

КУПЛЯЕ КНІГІ І ПРАДАЕ
СОВЕЦКАГА І ДАРЭВОЛЮЦЫЙНАГА ВYДАННЯ:

КНІГІ КЛАСІКАЎ МАРКСІЗМА-ЛЕНІНІЗМА, ЗВОРЫ ТВОРАЎ КЛАСІКАЎ РУСКАЯ І ЗАМЕЖНАЯ ЛІТАРАТУРЫ, МАСТАЦКАЎ І ДІЯЧЫЦЬ ЛІТАРАТУРЫ, КНІГІ ПА ГІСТОРЫІ, ПРЫРОДАНАУКОВУ, МАСТАЦТВА, СПОРТНІК, ВYДАННІ РЭДКІХ КНІГ, ВYБІЯТНІКІ ЯК НОВЫХ, так і старых год выданняў.

Па першаму патрабаванню для атрымання аблігацый і партыйных кніг ліквідуюцца на дом ушаўнаважаны магазін.

З прапаванымі звартаца: г. Менск, Савецкая, 57, кніжны магазін КОГІЗ'а. Тэлефоны 23-710, 23-711.

БЕЛАРУСКАЕ АДЗЯЛЕННЕ КОГІЗ'а.

ДА АДКРЫЦЦЯ ВЯЛІКАГА БЕЛАРУСКАГА ДЯРЖАВНАГА ТЭАТРА ОПЕРЫ І БАЛЕТА (Плошча Парыжскай Комуны)

РЕПЕРТУАР

оперы
Шчогіні — МІХАСЬ ПАДГОРНЫ
Батальёну — ДРЫГВА
Дзяржынскі — ІУХІ ДОН
Дарганьскі — РУСАЛКА
Рымен-Корсава — ЦАРСКАЯ

балеты
Крошнер — САЛАВЯ
Асафеў — ПАХЧЫСАРАСКІ
САВТАН
Чакаўскі — ЛЕВЯДІНА
ВОЗЕРА
Гергель — МАРЫЯ ПЕРАСЯКОТА

ПРЫМАЮЦЯ ВЯЗКІ НА АБАНАМЕНТЫ І КАЛЕКТЫЧНЫЯ ПАХОДЫ. ДАВЕДЫ — ПА ТЭЛЕФОНУ № 24-863.

Бюро перапісу насельніцтва ўпраўлення Наргасучота БССР

ДЛЯ РАСПРАДОВКІ МАТЭРЫЯЛАЎ ПЕРАПІСУ НАСЕЛЬНІЦТВА 1939 г.

ПАТРАБУЕЦЦА
ЗВЫШ 200 РАХУННОВЫХ РАБОТНІКАЎ
на тэрмін да 6 месцаў.

Прымаюцца на работу асобы, скончыўшы не менш 7 класаў. Завань ядучымі паступіць на работу прымаяцца в 10 лютага г. г. Штолены з 10 гадзін рэіцца на 4 г. для па адрасу: Дом Урада, 5 паверх, пакой 522, Тэлефон № 22-787.

УПРАЎЛЕННЕ НАРГАСУЧОТА БССР.

БЕЛАРУСКАМУ АДЗЯЛЕННУ САЮЗГАТРОТСКУР

партрэбны
КІРАЎНІ СПРАЎ
І МАШЫНІСТКА

Звартацца: Рэвалюцыйная, 18, сектар кадраў.

УПРАЎЛЕННУ ЭЛЕКТРАСЯЦІЯ І ПАДСТАЊНІХ Г. МЕНСКА

ПАТРАБУЕЦЦА
ТЭРМІНОВА

МАШЫНІСТКА

Звартацца: Савецкая, 126, аддзел кадраў.

Дзяржвыканкам і аддзельныя работніцкія базы № 2 Менгорпрагалада выражаюць сваё спачуванне работніку базы тав. КАПЫЦЕВІЧ на новалу насацігата не гора-смерці ВАЦІКІ.

Арцель „БУДЫТРАМОНТ“
Імені 20 год БССР

ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ

ПА РАМОНТУ КВАТЭР, ПАМІШКАННІХ, УСТА-НОВ, ШКОЛ, ДІЯЧЫЦЬХ ЯСЦЕЛІ і інш. аб'ектаў.

АРЦЕЛЬ РОБІЦЬ: АКЛЕЙКУ, МАЛЯРНЫЯ, СТАЦЫЯНЫ, ПЛОТНІКІ, КРОВЕЛЬНЫЯ ПУГІ, КАТУРНІЯ І ПЕЧНЫЯ РАБОТЫ.

ЗАКАЗЫ ПРЫМАЮЦЦА ў КАНТОРЫ АРЦЕЛІ — Рог вул. Энгельса і Ка-стрычынскай, 1/3. Тэл. 23-357 з 9—11 і з 4—6 г. в.

ПРАФЛЕННЕ АРЦЕЛІ

У АДЗЕЛАВ'ЯЎ ЗВАНЦЕ ПЯ ТЭЛ. № 21-845